

З пачатку 2004 г. НББ пачала вырашаць проблему рэтраканверсіі картачных каталогаў. Гэта надзвычай складаная задача, асабліва для бібліятэк з вялікімі аб'ёмамі фондаў. Асноўныя этапы гэтай работы, якія паспяхова пераадолены бібліятэкам і якія належыць яшчэ прайсці, аналізу ў артыкуле Н.П. Зелянеўскай.

Неад'емнай часткай электроннага каталога НББ, а ў перспектыве і ўсіх бібліятэк краіны з'яўляюцца аўтарытэтныя запісы. Іх фарміраванне пачалося з 1998 г. на базе раней створаных масіваў бібліографічных запісаў, канвертавання машынных слоўнікаў ключавых слоў у структуру аўтарытэтных файлаў. Яны сталі асновай Нацыянальнай базы даных аўтарытэтных запісаў, якая папаўненіца (у асноўным) у рэжыме бягучай каталагізацыі і ўключае розныя энтытеты: назвы калектываў, прадметаў, імёнаў асоб, геаграфічных назваў, гандлёвых марак, радавых імёнаў і інш. Гэта якасна новая работа як для супрацоўнікаў НББ, так і для каталагізатораў краіны. Але сёння мы ўжо можам гаварыць аб становчым вопыце па стварэнні аўтарытэтных запісаў на шэраг энтытетаў. Ён абагульнены ў артыкулах Л.Л. Бушыла, Т.Ф. Сокал, Г.М. Апановіч, В.У. Мыхлік і інш.

З пераходам на новае праграмнае забесьпячэнне бібліятэка атрымала магчымасць выйсці на якасна новы ўзровень генерацыі баз даных і іншай інфармацыйнай прадукцыі. У НББ гэты пракцэс распачаты ў 1993 г. Да 2006 г. падтрымлівалася 25 баз даных, больш за палову якіх з'яўляліся часткамі электроннага каталога. Астатнія ўтрымлівалі інфармацыю (пераважна бібліографічную) па асобных тэматычных кірунках. З 2007 г. сітуацыя змянілася. Бібліографічныя базы даных «Гісторыя Беларусі», «Чарнобыль», «Культура і мастацтва Беларусі» сталі працягвацца ў інтэграванай базе даных «Беларусь: ад мінулага да сучаснага». Пачалі актыўна фарміравацца паўнатастывыя базы даных, у прыватнасці, «Электронны архіў нацыянальнай першадыкі», «Электронная бібліятэка дысертацый, абароненых у Беларусі». Менавіта гэтыя інфармацыйныя прадукты апісаны ў артыкулах А.А. Сіваковай, Н.У. Есіц.

Хочацца спадзявацца, што кароткі аналіз матэрыялаў зборніка дазваляе ўяўіць кола разгледжаных у ім проблем, а зварот да самога выдання – маштабнасць задач, што вырашае НББ, праектаў, якія неабходна реалізаваць у межах інфармацыйна-бібліятэчнай сферы. Мяркуем, што дасягненні НББ у галіне інфармацыйных рэсурсаў, старанна раскрытыя ў артыкулах зборніка, будуть карысны для вывучэння, магчыма, для пераймання вопыту і яго далейшага навуковага абагульнення.

Т. Кузьмініч,
намеснік дырэктара
Нацыянальной бібліятэкі Беларусі



Павышэнне ролі адукацыі і культуры ў ХХІ стагоддзі абудзіў абумоўліваючы высокія патрабаванні да прафесіоналізму спецыялістаў сферы культуры, у тым ліку бібліятэкараў, якія працуяць з дзецьмі.

Сацыякультурны накірунак падрыхтоўкі бібліятэчных спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі па работе з дзецьмі



Традыцыйна мэты вышэйшай прафесійнай адукацыі вызначаліся наборам ведаў, уменияў, навыкаў, якімі павінен валодаць выпускнік. Сёння такі падыход аказаўся недастатковым, і ў аснову падрыхтоўкі будучага спецыяліста ВНУ пакладзены кампетэнтнасны падыход, які прадугледжвае вызначэнне ведаў, уменияў, вопыту выпускніка, што неабходны для вырашэння тэарэтычных і практычных задач. **Кампетэнтнасць** выпускніка вызначаецца як выражаная здольнасць прымяніць свае веды і ўменні (СТБ ИСО 9000). У лік кампетэнтнага вырашэння прафесійных задач выпускніка ВНУ ўваходзіць і **ажыццяўленне сацыякультурнай дзеянасці** ва ўмовах бібліятэкі.

Сёння на падставе адукацыйнага стандарта вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь (2008 г.) падрыхтоўка спецыяліста павінна забяспечваць фарміраванне наступных груп **кампетэнцый: акадэмічных кампетэнцый**, уключаючы веды і ўменні па засвоеным дысцыплінам, здольнасці і ўменні вучыцца; **сацыяльна-асобасных кампетэнцый**, уключаючы культурна-каштоўнасныя арыентациі, веданне ідэалагічных, моральних каштоўнасцей грамадства і ўменне кіравацца імі, **прафесійных кампетэнцый**, уключаючы веды і ўменні фармуляваць праблемы, вырашаць задачы, распрацоўваць планы і забяспечваць іх выкананне ў арандай сферы прафесійнай дзеянасці. Названыя кампетэнцыі, якія выкарыстоўваюцца пры кампетэнтнасным падыходзе да падрыхтоўкі бібліятэчных

кадраў, безумоўна, прадвызначаюць сферміраванасць у асобы ўнутранай матывацый, психалагічнай і практычнай гатоўнасці для дасягнення як мага больш якасных вынікаў у сваёй прафесійнай дзейнасці, сацыяльным жыцці.

Агульныя мэты падрыхтоўкі спецыяліста сёння прадугледжваюць фарміраванне і развіццё **спецыяльна-прафесійнай кампетэнтнасці**, дазваляючай спалучачы акадэмічныя, прафесійныя, сацыяльна-асабістая кампетэнцыі для вырашэння задач у сферы прафесійнай і сацыяльнай дзейнасці.

Неабходна падкрэсліць, што вырашэнне прафесійных задач выпускніка ВНУ дасягаецца на факультэце інфармацыйна-документных камунікацый (ФІДК) Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў праз вывучэнне цыкла сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, цыкла агульна-прафесійных і спецыяльных дысцыплін і дысцыплін спецыялізацыі, якія вызначаны ў вучэбным плане па падрыхтоўцы бібліятэчных кадраў, у тым ліку і бібліятэчных спецыялістаў па работе з дзецьмі.

Вывучэнне названых цыклau дысцыпліn садзейнічае фарміраванию вышэйадзначеных кампетэнцый. Калі першы цыкл дысцыплін садзейнічае на запашванню ведаў для арыентацыі ў жыцці сусвету, то спецыяльныя дысцыпліны садзейнічаюць базавай падрыхтоўцы ў прафесійнай сферы. Дысцыпліны спецыялізацыі садзейнічаюць паглыбленню тэарэтычнага і практычнага патэнцыялу зместу відаў прафесійнай дзейнасці адносна шматвектарнай працы з пэўнымі групамі карыстальнікаў. Прыкладам таму з'яўляецца падрыхтоўка бібліятэчных спецыялістаў па работе з дзецьмі на спецыялізацыі «Бібліятэчнае абслугоўванне дзеяцей і юнацтва». Падрыхтоўцы таго спецыяліста ў сацыякультурным аспекте, безумоўна, будзе садзейнічаць авалоданне такой прафесійнай кампетэнцыяй, як сацыяльна-культурная. Пры яе рэалізацыі выпускнік павінен быць здольны ўстанаўліваць і падтрымліваць трывалыя прадукцыйныя сувязі з рознымі грамадскімі інстытутамі (сям'я, школа, установы культуры, установы адукацыі і інш.) з мэтай фарміравання спрыяльнага сацыякультурнага асяроддзя; развіваць сацыяльнае партнёрства з мясцовымі ўладамі і грамадскасцю; распрацоўваць і рэалізоўваць мэтавыя сацыякультурныя праграмы і праекты; ажыццяўляць задавальненне патрэбнасцей карыстальнікаў бібліятэкі праз арганізацыю інфармацыйна-асветніцкай, культурна-творчай, культурна-дасугавай і рэкрэацыйна-аздараўленчай дзейнасці; ствараць пры неабходнасці ў бібліятэцы арганізацыйныя фарміраванні, накіраваныя на рэалізацыю яе сацыяльна-культурнай функцыі: музеў, інтэрнэт-цэнтраў, цэнтраў прававой інфармацыі, цэнтраў культуры народаў і краін і інш.; распрацоўваць сцэнарыі і ажыццяўляць рэжысуру культурна-масавых мерапрыемстваў.

Паняццінае тлумачэнне самога тэрміна «сацыяльна-культурная дзейнасць» разглядаецца навукоўцамі шматгранна. Улічваючы, што ў

агульнасацыялагічным аспекте паняцце «дзейнасць» характерызуе і актыўнасць сацыяльнага суб'екта, мы больш пагаджаемся з вызначэннем, дадзеным Л.П. Буевай. Яна лічыць, што дзейнасць – гэта працэс рэалізацыі сацыяльнай актыўнасці, паколькі «сугласць чалавека значна больш багатая, рознабаковая і складаная, чым толькі сістэма яго дзейнасці».

Сацыяльна-культурная дзейнасць мае свае адметныя асаблівасці. Яна здзяйсняецца ў свободны час, вызначаеца ініцыятывой пэўных асоб, груп, свободай выбару, актыўнасцю, асабістымі жаданнямі ўдзельнікаў. Неабходна падкрэсліць разнастайнасць відаў сацыяльна-культурнай дзейнасці, якія базуюцца на прафесійных, мастацкіх, пазнавальных, сямейных і іншых інтарэсах розных слоў насељніцтва, у тым ліку і дзеяцей.

Як вядома, у сацыяльна-культурнай дзейнасці ўдзельнічаюць сёння шматлікія культурна-дасугавыя ўстановы, сацыяльныя інстытуты, да якіх, безумоўна, належыць і бібліятэка. Гэта абургунтавана такімі навукоўцамі, як Н.В. Жадзко, Р.С. Матульскі, Е.Т. Селиверстava, А.В. Сакалоў, Ю.М. Сталароў, В.Р. Фірсаў і інш. У Беларусі статус бібліятэкі як сацыяльнага інстытута замацаваны заканадаўчы. У артыкуле З Закона «Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь» бібліятэка вызначаеца як сацыяльна-культурны і інфармацыйны інстытут грамадства. Менавіта бібліятэка з'яўляеца сёння найгалоўнейшым сацыяльным інстытутам, у якім адбываецца выхаванне духоўнасці дзеяцей, падлеткаў, моладзі, дарослых праз далучэнне да агульначалавечых каштоўнасцей, гуманістычных ідэалаў.

Сацыяльна-культурная дзейнасць бібліятэк можа адбывацца і адбываецца ў накірунку сацыялізацыі асобы. Гэта менавіта так, бо сацыяльна-культурная дзейнасць можа разглядацца як пэўная самастойная састаўляючая сістэмы сацыялізацыі асобы, сацыяльной адукацыі і выхавання людзей у грамадстве. А гэта значыць, што яна прадугледжвае адпаведнае патрабаванням выкарыстанне ў выхаваўча-адукацыйным працэсе ўсіх сродкаў і магчымасцей, якія будуць садзейнічаць развіццю чалавека як асобы, рэалізацыі яго здольнасцей і магчымасцей у гэтым інтэрактыўным працэсе.

Адносна дзеяцей, падлеткаў і моладзі сацыяльнае выхаванне разглядаецца навукоўцамі як сістэма, якая педагогічна арыентавана і мэтазгодна накіравана на грамадскую дапамогу названым катэгорыям у перыяд іх уваходжання ў сацыяльнае жыццё.

У сучасных умовах вялікая ўвага надаецца культурна-дасугавай дзейнасці – важнаму накірунку сацыяльна-культурнай сферы. Свабодны выбор дасугавых заняткаў пэўным індывідам у значнай ступені абумоўліваеца асабаснай накіраванасцю, психолагічнай і інтэлектуальныі асаблівасцямі. Усё большую актуальнасць набывае праблема зместу вольнага часу. Ён павінен садзейнічаць умацаванню здароўя дзеяцей, падлеткаў, фарміраванню светапогляду, развіццю ідэалагічнай, маральнай і эстэтычнай культуры.

На нашу думку, будучыя бібліятэчныя спецыялісты па работе з дзецьмі змогуць авалодаць пэўнымі кампетэнцыямі для вырашэння вышэйадзначаных задач праз вывучэнне комплексу «Дзіцячая літаратура», які ўключае «Сусветную літаратуру для дзяцей і юнацтва», «Беларускую літаратуру для дзяцей», «Навукова-пазнавальную літаратуру для дзяцей і юнацтва».

Комплекс не толькі далучае будучых бібліятэкараў да агульначалавечых каштоўнасцей, садзейнічае гуманізацыі асобы, але і дазваляе авалодаць літаратурна-педагагічным аналізам твора, які адначасова прадугледжвае крытэрыі эстэтычных каштоўнасцей і актыўнасцю розных сфер чытальнага ўяўлення. Аб важнасці такой падрыхтоўкі будучых спецыялістаў па работе з дзецьмі сведчыць даследаванне НББ «Структура і дынаміка дзіцячага чытання ў Рэспубліцы Беларусь (1994-1997 гг.)» з узделам БДУ культуры і мастацтваў на этапе збору інфармацыі. У ходзе даследавання была атрымана карціна структуры вольнага часу дзяцей і вызначана месца чытання ў ім. Згодна даследаванию, па ўсяму масіву 1-е месца ў вольным часе дзяцей-чытачоў бібліятэк належыць чытанню (74%), а ў сітуацыі па падмасівах розных населеных пунктаў першае месца займае пазіцыя «зарабляю гроши». Па-нашаму меркаванню, трывожны той факт, што паэзія апынулася амаль што на апошнім месцы ў чытанні дзяцей. А менавіта паэзія, адрасаваная дзецям, вырашае адначасова некалькі задач: яна распавядзе аб сусвete, далучае да цудоўнага, вучыць дабрыні, садзейнічае развіццю музычных здольнасцей, выхоўвае культуру мовы, а наша айчынная паэзія выхоўвае яшчэ і любоў да роднай мовы, далучае да вялікай скарбніцы мастацкага слова. Лепшыя творы мастакоў слова дапамагаюць студэнтам глыбока пазнаць жыццё ва ўсіх яго ўзаемасувязях, раскрыць як унутраны свет чалавека, так і складаныя сацыяльныя адносіны. Менавіта на падставе вывучэння лепшых твораў беларускіх аўтараў бібліятэкарэы змогуць прывіць дзецям любоў да беларускай мовы, беларускага слова, бо сапраўды мова з'яўляецца асновай і камунікатыўным інструментам нацыянальнай культурнай спадчыны. Таму грунтоўная падрыхтоўка бібліятэчных спецыялістаў у гэтай галіне, а таксама стварэнне Нациянальнай дзяржаўнай праграмы ў галіне дзіцячага чытання дапамогуць нам не апынуцца ў ліку краін, у якіх функцыянальная непісьменнасць розных слоў насељніцтва і, у першую чаргу, дзяцей, з'яўляецца своеасаблівым «індыкатарам рызыкі». Шчыльна займаецца вырашэннем гэтай праблемы ЦСДБ г. Мінска. Усе бібліятэкі сістэмы стварылі лакальныя праграмы па далучэнню дзяцей да чытання. Акрамя таго, у 2007 г., які быў абвешчаны годам дзіцяці, годам чытання, супрацоўнікі цэнтралізаванай сістэмы дзіцячых бібліятэк г. Мінска стварылі проект «Дзеці. Чытанне. Грамадства», мэты якога – праз правядзенне шэрага буйных мерапрыемстваў данесці да грамадства праблемы, якія сёння існуюць у дзіцячым чытанні, развіцці духоўнасці і інтэлекту, умацаванне статуса бібліятэкі як культурна-дасугавай установы.

Думаецца, што адкрыццё Рэспубліканскай дзіцячай бібліятэкі ў нашай краіне садзейнічала б вырашэнню праблемы дзіцячага чытання, як і мнства іншых, у тым ліку і падрыхтоўкі высокапрафесійных бібліятэчных кадраў для работы з дзецьмі.

У пракцэсе выкладання такіх дысцыплін спецыялізацыі, як «Дзіцячае чытальніцтва і асаблівасці абслугоўвання дзяцей», «Бібліографія літаратуры для дзяцей і юнацтва», «Краязнаўчая бібліятэчна-бібліографічная дзейнасць дзіцячых бібліятэк», «Фарміраванне інфармацыйнай культуры школьнікаў», «Мультымедыя ў дзіцячых бібліятэках» выкладчыкі кафедры імкнутца выхоўваць у студэнтаў такія тыпалагічныя ўзоры: сацыяльна-культурнай дзейнасці, як творчы, рэпрадуктыўна-творчы, рэпрадуктыўны. Здзяйсняеца гэта пры правядзенні праблемных семінараў, практычных заняткаў у выглядзе падрыхтоўкі презентацый, сцэнарыяў, правядзенні дзелавых гульняў, круглых сталоў, прэс-канферэнцый, у ходзе якіх студэнты выпрацоўваюць уменні і навыкі, волыт, авалодванне якімі садзейнічает фарміраванню професійных кампетэнцый. Мэтазгодна, на наш погляд, пры правядзенні заняткаў вывучыць стан і класіфікацыю дасугавых электронных гульняў, магчымасці іх выкарыстання ў тым ці іншым накірунку дасугавай дзейнасці. Разам з мэтазгоднасцю выкарыстання лепшых па якасці ўзору дзяцей неабходна і абараніць ад уздзеяння гэтага «электроннага монстра», аб чым папярэджваў чалавецтва вялікі фанаст Рэй Брэдберы: «Экранныя ільвы могуць разарваць жывых дзяцей».

Як вядома, сёння адбываецца адраджэнне нашай нацыянальнай культуры, гістарычнай памяці. Бібліятэкі прымаюць самы актыўны ўдзел у гэтым пракцэсе. І адным з накірункаў іх сацыяльна-культурнай дзейнасці ў гэтым аспекте з'яўляецца арганізацыя і правядзенне своеасаблівых народных святаў з выкарыстаннем мясцовых звычаяў, мясцовага фольклору, традыцый. Безумоўна, гэта праца вельмі цесна звязана з краязнаўчай дзейнасцю бібліятэк і, думаецца, у такім тандэме дасць добры плён. Тут могуць быць распрацаваны праграмы для дзяцей па краязнаўстве, традыцыйныя і электронныя варыянты бібліографічных дапаможнікаў, створаны краязнаўчыя клубы, плённым з'яўляецца і супрацоўніцтва з краязнаўчымі школьнімі і мясцовымі музеямі.

Важным накірункам у падрыхтоўцы высокаква-ліфікаўных спецыялістаў па работе з дзецьмі і звязаным з краязнаўствам з'яўляецца фарміраванне экалагічнай культуры. Вынікі рэспубліканскіх конкурсаў у галіне экалагічнай дзейнасці бібліятэк сведчаць пра добры ўзровень экалагічнай культуры бібліятэкару, абслугоўваючых дзяцей. Працу па экалагічнай адукацыі і выхаванню бібліятэкару неабходна практывіць у мэтах авалодвання будучымі спецыялістамі экалагічнай культурай на світапоглядным узору з яе далейшым практычным укараненнем. Выкарыстанне студэнтамі такіх ведаў, уменияў і навыкаў дасць свой плён пры арганізацыі і правядзенні розных форм дасугавай дзейнасці

ў бібліятэцы (літаратурныя вечары, літаратурныя чытанні, чытацкія канферэнцыі, бібліографічныя агляды, інфармацыйныя паведамленні і інш.). Мы лічым, што менавіта ў гэтым выпадку знайдзе найбольшае праяўленне інфармацыйна-асветніцкая функцыя сацыяльна-культурнай дзейнасці. У ёй, па сцвярджэнню Т.Р. Кісялёвой і Ю.Д. Красільнікаў, пад тэрмінам «асвета» маецца на ўвазе педагогічная, адукатыўная і самаадукатыўная дзейнасць, накіраваная на дугоўнае ўзбагачэнне асобы, набыццё пэўнай сістэмы ведаў, атрыманне неабходнай інфармацыі. Падкрэслім таксама, што яе харектэрнай асаблівасцю з'яўляецца найбольш поўнае задавальненне разнастайных дасугавых інтарэсаў, запытаў людзей розных узростаў і груп.

У наш час шматлікія сацыяльна-культурныя ўстановы імкнуцца ўздзейнічаць на сям'ю як галоўную састаўляючую ў галіне выхавання і рознабаковай змястоўнай дзейнасці ў сферы культуры і дасуга. Яна разглядаецца як вядучы сацыяльна-культурны інстытут маральнага, дугоўнага выхавання дзяцей. Сям'я разглядаецца ва ўсім свеце як вялікая сацыяльная каштоўнасць. Ужо 1994 год быў аб'яўлены ЮНЕСКА годам сям'і, што актуалізавала праблемы сямейнага выхавання. У Расіі 2008 год быў годам сям'і.

Навукоўцы лічаць, што сацыяльна-культурная дзейнасць эфектыўная, калі яна накіравана на сям'ю як на супольнасць. Сёння ў шматлікіх краінах праводзяцца даследаванні па вывучэнню сям'і, асаблівасцей сямейнага выхавання дзяцей, адкрываюцца сацыяльна-педагагічныя ўстановы ў дапамогу сям'і, дзецям, моладзі, ствараюцца сямейна-педагагічныя аўяднанні, бацькоўскія асацыяцыі, бібліятэкі сямейнага чытання. Формы работы сацыяльна-культурных інстытутаў з сям'ёй разнастайныя: традыцыйныя сямейныя святы, клубы сямейных зносін і інш. Бібліятэка мае сваю нішу ў гэтым накірунку – гэта клубы сямейнага чытання, падлетковыя клубы і, нарэшце, – бібліятэкі сямейнага чытання. Для працы з такімі кантынгентамі бібліятэчныя спецыялісты павінны быць падрыхтаваны ўсебакова – умেць праводзіць на высокім узроўні кансультатывы, гутаркі з бацькамі, бібліографічныя агляды, чытаць лекцыі з мэтай павышэння педагогічнай культуры бацькоў, іх начытанасці, зацікаўленых адносін да чытання сваіх дзяцей і выкарыстання імі бібліографічнай інфармацыі.

Бібліятэкі ў сучасных умовах пашырэння сацыяльных функцый шукаюць найбольш актыўныя формы ўзаемадзеяння з сям'ёй у мэтах актывізацыі ўпłyvu на чытанне дзяцей і юнацтва. Сістэма бібліятэчна-бібліографічнай дзейнасці бібліятэкі прадугледжвае не толькі комплекс мерапрыемстваў, але і вывучэнне інфармацыйных патрэбнасцей бацькоў, узроўню іх інфармацыйнай культуры. Для больш грунтоўнай падрыхтоўкі студэнтаў у гэтым накірунку на практичных занятках дысцыплін спецыялізацыі студэнты распрацоўваюць планы-праспекты, сцэнарыі асобыных мерапрыемстваў, адрасаваных бацькам і дзецям.

Паляпшэнню практичнай падрыхтоўкі студэнтаў спецыялізацыі «Бібліятэчнае абслугоўванне дзяцей і юнацтва» будзе садзейнічаць функцыянуванне ву-

чэбна-вытворча-навуковага комплексу «Кафедры менеджменту інфармацыйна-документнай сферы БДУ культуры і мастацтваў – Цэнтральная дзіцячая бібліятэка імя М.А. Астроўскага», палажэнне аб стварэнні якога падрыхтавана на вышэйназванай кафедры ФІДК.

Падкрэслім, што пералік і напаўненне дысцыплін спецыялізацыі ўслед за папярэднімі цыкламі садзейнічае паглыбленню комплекснага прадстаўлення студэнтам структурыраванай, мэтанакіраванай і магтываванай інфармацыі аб паняційна-метадалагічным змесце, способах дзейнасці і галінах выкарыстання ведаў з пэўных дысцыплін, якія прадбачацца ў будучай прафесійнай дзейнасці.

Адначасова неабходна падкрэсліць, што эфектыўнасць падрыхтоўкі спецыялістаў бібліятэчнай справы ў значайнай ступені залежыць ад самастойнай работы студэнтаў (СРС). Яна разглядаецца сёння ў ВНУ як абавязковая базавая складаючая прафесійнай падрыхтоўкі выпускнікоў. На сучасным этапе спецыялісты ў галіне педагогікі выдзяляюць два ўзроўні СРС: кіруемая выкладчыкам самастойная работа студэнтаў (арганізаваная мэтанакіраваная дзейнасць выкладчыка і студэнта, тэхналагічна граматна пабудавана і адпаведным чынам забяспечана) і ўласна самастойная работа. Безумоўна, важным аспектам у СРС з'яўляецца яе індывідуалізацыя, якая патрабуе ад выкладчыка вызначэння ўзроўню інфармацыйнай культуры студэнта, рэгулярынасці кансультатыві і адначасова ў большай ступені дазваляе вызначыць псыхолага-педагагічныя асаблівасці навучэнца з мэтай стварэння аптымальных умоў для творчага развіцця асобы будучага спецыяліста.

Калектыўная пазаўдыторная самастойная работа студэнтаў пры вывучэнні дысцыплін спецыялізацыі накіравана на фарміраванне предметных кампетэнтнасцей і прадугледжвае выкананне распрацаваных выкладчыкамі заданняў, якія набліжаюць студэнта да рэальных умоў прафесійнай дзейнасці. Самастойная работа ажыццяўляецца з улікам спецыялізацыі і доследных інтарэсаў студэнтаў.

На факультэце інфармацыйна-документных камунікацый БДУ культуры і мастацтваў ажыццяўляецца пастаянны кантроль за працэсам засваення зместу выкладаемых дысцыплін, стымулюванне навуковай дзейнасці студэнтаў з дапамогай укаранёной рэйтынгавай сістэмы ацэнкі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці.

У вырашэнні задач прафесійнай падрыхтоўкі бібліятэчных кадраў значнае месца належыць вытворчай практицы. На факультэце інфармацыйна-документных камунікацый надаецца шмат увагі яе арганізацыі: распрацавана канцэпцыя вучэбнай і вытворчай практикі ў кантэксце асноўных палажэнняў адукатыўнага стандарта вышэйшай адукатыўнай Рэспублікі Беларусь на працягу ўсяго тэрміну наўчання студэнтаў; скразная праграма практикі дыферэнцыравана па курсах з улікам спецыялізацыі. Вучэбны працэс і вытворчая практика – бесперапынны ў фарміраванні прафесійнага майстэрства бібліятэкару, якія абслугоўваюць дзяцей.

Участ вытворчай практикі адбываецца своеасаблівы практэс самаідэнтыфікацыі студэнта з пэўнымі вытворчымі практесамі, праверка асобасных якасцей студэнта, выпрацоўка неабходных практичных навыкаў, сцвярджэнне ў прафесійных адносінах. Менавіта практика дае магчымасць студэнтам сфарміраваць шэраг кампанентаў прафесійнай дзейнасці, апрабіраваць свае ўменні, набытыя пры тэрэтычным вывучэнні шэрага дысцыплін, у тым ліку і дысцыплін спецыялізацыі, выкананні СРС. Што тычыцца сацыякультурнага аспекту вытворчай практикі студэнтаў спецыялізацыі, падставай для яго развіцця з'яўіца ўдзел студэнтаў у выкананні плана работы бібліятэкі на правядзенні масавых і комплексных мераў прыемстваў, ажыццяўленні пастаноўкі дасугавых праграм (гульёвяя праграмы, тэматычныя вечары, дзіцячыя святы, дзейнасць дзіцячых аб'яднанняў, вечары сямейнага адпачынку і інш.). Удзел у іх будзе садзейнічаць фарміраванню ўменняў адносна ўліку ўзросту аўдыторыі, праверцы і развіццю прафесійных арганізатарскіх, творчых здольнасцей, а таксама прафесійна-асобасной матывациі.

Улічаючы той факт, што ў сучасных умовах развіццё сацыяльна-культурнай сферы прадугледжвае найперш якасныя змены, на наш погляд, спалучэнне формаў і метадаў бібліятэчна-бібліографічнай дзейнасці і сацыякультурнай у адносінах да катэгорый карыстальнікаў дзіцячых бібліятэк дасыць свой плён. Вучэбны практэс і практичная падрыхтоўка бібліятэчных спецыялістаў па работе з дзецьмі менавіта ў сацыякультурным накірунку (і не толькі) – беспрэцедэнтны ў фарміраванні іх прафесіяналізму, а гэта, у сваю чаргу, вымагае навуковы і метадычны пошук супрацоўніцтва, а з боку ВНУ – пошук новых, сучасных прыёмаў навучання, сродкаў і спосабаў развіцця творчага мыслення студэнтаў.

Літаратура

ОСРБ 1-23 01 11-2008. Вышэйшая адукцыя. Першая ступень = Высшее образование. Первая ступень: спецыяльнасць 1-23 01 11 Бібліятэказнаўства і бібліографія (по напрамках): кваліфікацыя – Бібліятэкар-бібліограф. – Узамен стандарта РД РБ 02100.5.2111-98; увед. 2008.12.06 № 50. – Мн.: Мін-ва адукцыі Рэсп. Беларусь, 2008. – 38 с. – (Адукацыйны стандарт Рэсп. Беларусь).

Буева, Л.П. Деятельность и общение. – М., 1978. – 216 с.

Жук, О.Л. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании // Адукацыя і выхаванне. – 2004. – № 12. – С.41–48.

Киселева, Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность. – М., 2004. – 540 с.

Концепция воспитания детей и учащейся молодежи в РБ // Развіццё нацыянальнай сістэмы адукцыі ў РБ: дапаможнік / склад. Е.Л. Петухова. – Марілёў, 2005. – С.88–109.

Макаров А.В. Компетентностная модель социально-гуманитарной подготовки выпускника вуза // Вышэйшая школа. – 2004. – №1. – С.16–21.

Филатова М., Волкова Л. Социальные компетенции и современное образование // Высшее образование в России. – 2007. – № 11. – С. 65–69.

Бігеза В.М., дацэнт кафедры менеджменту інфармацыйна-документнай сферы БДУ культуры і мастацтваў

Спамяць, якой не будзе забыць

Сёння вельмі важна выхаваць у дзяцей павагу да гісторычнага мінулага свайго народа, беражлівасць адносіны да народнай памяці, нацыянальна-культурных традыцый. З гэтай нагоды аддзелам бібліятэчнага маркетынгу і рэкламы Светлагорскай РЦБС быў распрацаваны доўгатэрміновы краязнаўчы праект для Якімаваслабадской сельскай бібліятэкі «Мая вуліца – самая, самая...», які разлічаны на некалькі гадоў. Пашырэнне ведаў аб гісторыі роднага краю ў дзяцей і падлеткаў, далучэнне іх да пошукаў дзейнасці, ажыццяўленне акцый па збору і назапашванню краязнаўчых матэрыялаў, а таксама арганізацыя валанцёрскага руху з мэтай пропаганды краязнаўчых ведаў – вось асноўныя задачы праекта. Прадугледжваецца таксама стварэнне інфармацыйных бібліятэчных рэсурсаў, якія стануть асновай краязнаўчай электроннай базы даных.

А гаварыць аб сельскай бібліятэцы вёскі Якімава Слабада, што на Светлагоршчыне, лёгка і прыемна. Спорна ідзе тут справа. Ды бібліятэкар – маладая, вельмі абаяльная жанчына Алена Пяцроўна Шкірман, – заўсёды , ветлівая і добры размоўца. Паважаюць яе аднавяскоўцы, і гэта адчуваецца, калі прысутнічаеш побач. Сама бібліятэка знаходзіцца ў адным памяшканні з сельскім Домам культуры і паштовым аддзяленнем сувязі. Менавіта сюды прыходзяць стаўшыя вяскоўцы, каб атрымаць пенсію, і кожны раз усе яны абавязкова наведваюць бібліятэку, бо тут можна і кнігі памяняць, і пачытаць свежую газету, і паразмаўляць пра жыццё-быццё з Аленай Пяцроўнай. У бібліятэцы вельмі ўтульна, светла, пануе амаль хатняя атмасфера. І стварае гэту відавочнасць з густам аформлены этнаграфічны куток «Слабадскі падворак». Кожны наведвальнік бібліятэкі быццам бы трапляе ў пакой беларускай хаты першай паловы XIX ст. І калыска з немаўляткам-лялькай, і яркія, быццам учора вышытыя ручнікі, абрусы і сурвэткі, і саматканныя дываны – усё гэта вабіць кожнага, хто пераступае парог бібліятэкі. Стары бліскучы самавар надае імправізованому пакою ўпёрлую хатнюю ўтульнасць. Касцюм вясковай маладзіцы таксама знайшоў тут сваё месца. Зацікаўленасць наведвальнікаў, асабліва дзяцей, заўсёды выклікаюць лапіці, у якіх раней хадзілі нашы продкі. Сучасным хлопчыкам і дзячынкам цяжка ўяўіць іх у якасці абутку. Наогул, у «Слабадскім